

№6 (112)  
чэрвень 2011

# БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

## У НУМАРЫ:

### ЮБІЛЕЙНАЯ ВЫСТАВА АБ'ЯДНАННЯ МАСТАКОЎ- БЕЛАРУСАЎ БАЛТЫІ "МАЮ ГОНАР"

На выставе экспанаваліся творы 18 мастакоў аб'яднання. Адкрыла выставу дырэктар цэнтра "Ritums" спадарыня Вія Ліетэ. Вячка Целеш коратка расказаў пра аб'яднанне "Маю гонар", яго дзейнасць на працягу дваццаці год.

*Працяг на стар. 3*

### КУПАЛЛЕ Ў НЬЮ-ЁРКУ

Беларусы Нью-Ёрка ды наваколія сабраліся разам уначы з 18 на 19 чэрвеня ў парку ў Крос-Рыверы, што ў 30 мілях ад Нью-Ёрка, каб адзначыць Купалле.

*Працяг на стар. 4*

### ГАДАВЫ СХОД ЗГУРТАВАННЯ БЕЛАРУСАЎ У ВЯЛІКАБРЫТАНІІ

На сходзе была абмеркаваная праца арганізацыі за мінулы год і зацверджаная Управа на наступны год.

*Працяг на стар. 4*

### ВЫЙШЛА КНІГА КАЗАК СЕРЖУКА ВІТУШКІ

У кніжцы змешчаны казкі на розныя святы (уклочаючы казку на Дзень Волі), традыцыйныя беларускія батлейкі і казкі-пагулянькі.

*Працяг на стар. 6*

## НАВІНЫ МГА "ЗЭС "БАЦЬКАЎШЧЫНА"

# Навіны кампаніі "Будзьма беларусамі!"



### Другі фестываль AD.NAK! Шалёныя рэкламісты даціснулі памяркоўных

AD.NAK! — гэта пляцоўка, якая аб'ядноўвае найбольш актыўную і перадавую частку прафесійнага грамадства ў галіне рэкламы, маркетынгу і PR. Фестываль арганізуецца грамадскай культурніцкай кампаніяй "Будзьма беларусамі!" і спецыялізаваным інтэрнэт-рэсурсам [markrtng.by](http://markrtng.by). Асноўныя задачы правядзення сёлетнега фестывалю — звярнуць увагу прафесійных удзельнікаў рэкламнага рынку, а таксама грамадства Беларусі да рэкламы і іншых сродкаў маркетынговых камунікацый, выка-

наных на беларускай мове; судзейнічаць выпрацоўцы нацыянальных прыярытэтаў у рэкламе; натхніць і падштурхнуць шырокае кола беларускіх спецыялістаў галіны да ўжывання найбольш цікавых і эфектыўных формаў і сродкаў камунікацыі на беларускай мове.

23 чэрвеня ў Міжнародным адукацыйным цэнтры ў Мінску адбылася цырымонія ўзнагароджання пераможцаў Другога фестывалю беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі AD.NAK! У працэсе гэтай захапляльнай дзеі высветлілася, што шалёных беларускіх рэкламістаў нашмат больш, чым памяркоўных.

Перад тым, як абвесціць даты Фестывалю, ар-

ганізатары разважалі, ці не прыспешваюць яны час. Але асцярогі выявіліся марнымі, калі стала вядомай колькасць пададзеных заявак. Калі на Першы фестываль было пададзена 105 работ ад 59 удзельнікаў, то сёлета іх колькасць вырасла амаль утвая — 298 заявак ад больш чым 100 удзельнікаў. Лідарам тут стала намінацыя "Дызайн & Art Direction", куды было пададзена ажно 86 работ.

Кожную намінацыю прысвядзілі чалавеку, які вылучаўся сваёй шалёнасцю, — Фройду, Чэ Гевару, Скарыну, Вітаўту ды іншым выбітным асобам.

Праўда, не ва ўсіх намінацыях былі абвешчаныя пераможцы. Так, напрыклад,

журы вырашыла не прысуджаць узнагароду за найлепшую “Радые ці аўдыёрэкламу”. Годных у гэтай сферы проста не знайшлося.

У шэрагу намінацый прысуджалі толькі асобныя месцы. А вось у такіх намінацыях як “СМІ”, “Сацыяльная рэклама” і, вядома ж, “Дызайн” было з каго выбіраць.

Сярод звыклых для рэкламных фестываляў намінацый сустракаліся і арыгінальныя. Як, напрыклад, “Нерэалізаваныя ідэі”. “Для нас гэта вельмі важны конкурс, бо менавіта дзякуючы ідэям рэклама і рухаецца наперад”, — сказаў вядоўца Ілья Маліноўскі.

Цырымонію разнастаілі выступамі Vinsent са сваім гуртом, а таксама гурт “Далі”. Пасля ўручэння прызга ў намінацыі “Каша сувораўская” на сцэну падняліся скандалісты з “Разбітага сэрца пацана” з дуэтам “ЭВМ” і нават сыгралі звыш рэгламенту, прэзентаваўшы ў дадатак да свайго сэта песню пра Вене-суэлу.

Сэнс намінацыі “Каша сувораўская” быў у тым, каб “уганараваць” рэкламныя працы, якія ігнаруюць факты беларускай гісторыі і традыцыі айчынай культуры або дэманструюць непрафесійны падыход да справы. Праўда, адзначылі не ўласна аўтараў, а тых, хто такія працы знайшоў і даслаў на конкурс. У спадзе-ве, што рэкламісты могуць смяцца самі з сябе, пры-

зы дасталіся працам “Мая Радзіма”, “Вкус Бульбаша” і “Шакаладная Хатынь”.

Пры канцы Ілья Маліноўскі і Руся падвялі вынікі шалёна-памяркоўнай латарэі. Высветлілася, што сярод удзельнікаў цырымоніі 148 шалёных і 48 памяркоўных. Шалёныя канчаткова даціснулі памяркоўных. На сканчэнне быў абвешчаны самы значны, на думку журы, грамад-

### Гісторыя Беларусі за пяць хвілін — гэта магчыма!

У межах сумеснага праекта “БудзьмаTUT” грамадска-культурніцкай кампаніі “Будзьма беларусамі!” і партала TUT.BY выйшаў першы прафесійна зроблены анімацыйны фільм, прысвечаны гісторыі Беларусі ад яе пачатку да нашых дзён.

Праект “БудзьмаTUT” мае на мэце зацікавіць беларускай гісторыяй і культурай шырокае кола людзей. Стваральнікі праекта перакананыя, што менавіта гэтыя каштоўнасці сёння могуць аб’яднаць такіх розных беларусаў.

Анімацыйны фільм “Будзьма беларусамі!” дае магчымасць паглядзець на нашу гісторыю ў новай, сучаснай графіцы. Аўтары ідэі — Юлія Ляшкewіч і кампанія “Будзьма беларусамі!” — уvasобілі гісторыю Беларусі ў лёгкай, даступнай кожнаму форме. Шыкоўная анімацыя ад Юліі Рудзіцкай у музычным суправаджэнні Аляк-



сандра Памідорава і Лявона Вольскага — такой гісторыі Беларусі вы яшчэ не бачылі!

Фільм быў выкладзены ў адкрыты доступ 28 траўня на партале TUT.BY. Цягам тыдня відэа стала хітом нумар адзін у байдэце, патрапіўшы ў Топ-10 праглядаў на Youtube і топ-3 на Yandex.

Мяжа ў 100 тысяч праглядаў за месяц, прагназаваная пасля закрытга прагляду скептычнымі блогерамі, была пераадоленая ўсяго за 4 дні. Так першая прафесіянальная гістарычная анімацыя з цэнтральнай падзеі праекта “БудзьмаTUT” ператварылася ў адшостраванне высокай пагрэбы беларусаў у сучасных відах мастацтва на глебе нацыянальнай культуры.

Поспех відэа не абмежаваўся Беларуссю. На Youtube ролік увайшоў у топ-10 відэа, што абмяркоўваліся ў свеце найбольш, і ў рэгіянальныя топ-100 самых

прагляданых, напрыклад, у Чэхіі і Польшчы. У тройку найлепшых на Яндэкс-відэа ролік трапіў ужо ў першыя дні пасля з’яўлення.

Мультифільм размясцілі на сваіх сайтах Згуртаванне беларусаў у Вялікабрытаніі (<http://belarusians.co.uk/>) і Беларускі партал у Казахстане (<http://belarus.kz/kultura/video>). Запрашаем і іншыя беларускія суполкі ў замежжы, якім спадабаўся анімацыйны фільм “Будзьма беларусамі!”, па магчымасці размясціць яго на сваіх інфармацыйных рэсурсах у інтэрнэце.


Анімацыйны фільм “Будзьма беларусамі”, відэа-падкасты Лявона Вольскага, Ягора Сурскага, Алега Хаменкі, Міхала Анемпадыства, Святланы Бень ды іншых выбітных дзеячаў сучаснай беларускай культуры глядзіце на блогу “БудзьмаTUT” (<http://tut.budzma.org/>).

*Budzma.org*

*На першым фота сустаршыня арганізацыі Фестывалю AD.NAK! Ніна Шыдлоўская і музыка Аляксандр Памідораў.*

## ВІНШАВАННІ

### ВІНШАВАННІ СЯБРАЎ ВЯЛІКАЙ РАДЫ



Маем гонар павіншаваць з Днём нараджэння сябраў Вялікай Рады Згуртаван-

ня беларусаў свету “Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся ў ліпені і жніўні: **Алега і Наталлю Гардзіенкаў, Барыса Сачанку, Алеся Станкевіча, Уладзіміра Арлова, Адама Мальдзіса, Алега Трусава** (Беларусь), **Яўгена Грушу** (Аўстралія), **Сяргея Кандыбовіча** (Расія), **Алега Давідзюка, Рамана Вайніцкага** (Літва), **Ганну Сурмач** (ЗША), **Алеся Ядчанку**

(Украіна), **Тацяну Казак** (Латвія), а таксама кіраўніка МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” **Алену Макоўскую**. Жадаем вам выдатнага здароўя, шчасця, дабрабыту, узаемапаразумення з блізкімі, плёну ў працы, здзяйснення ўсіх вашых планаў.

У жніўні наступныя сябры Вялікай Рады адзначаюць юбілей: 8 жніўня – айцец **Аляксандр Надсан**

(Вялікабрытанія) і **Дзмітры Ярашэўскі** (Германія), 9 жніўня – **Янка Запруднік** (ЗША), 13 жніўня – **Марыя Міцкевіч** (Беларусь), 16 жніўня – **Віктар Чайчыц** (Расія), 28 жніўня – **Генадзь Бураўкін** (Беларусь). Віншваем вас з юбілеемі і зычым здароўя, бадзёрасці, аптымізму, натхнёнай працы, поспехаў ва ўсіх справах.

*Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”*

## ЮБІЛЕЙНАЯ ВЫСТАВА АБ'ЯДНАННЯ МАСТАКОЎ-БЕЛАРУСАЎ БАЛТЫІ “МАЮ ГОНАР”

Юбілейная выстава Аб'яднання мастакоў-беларусаў Балтыі “Маю гонар”, прысвечаная 20-годдзю яго заснавання, адкрылася ў апошнія дні траўня ў Цэнтры культуры і народнага мастацтва Рыжскай думы “Ritums”.

Аб'яднанне было заснавана 12 студзеня 1991 г. у Рызе. На ўстаноўчы з'езд у Рыгу прыехалі з Санкт-Пецярбурга Янка Чарнякевіч і Віктар Сівуха, з Эстоніі – Маргарыта Астравумава, а латвійскіх мастакоў-беларусаў прадстаўлялі Вячка Целеш, Ларыса Лойка, Мацей Чырч і Валер Дзевіскіба. Тады ж старшынёй аб'яднання быў выбраны Вячка Целеш, а намеснікам – Маргарыта Астравумава.

З-за ўдзелу беларускіх мастакоў Вільні ў змаганні за незалежнасць Літвы ў гэтыя дні не змаглі прыехаць на з'езд Алег Аблажэй і Крысціна Балаховіч, але па тэлефоне яны падтрымалі заснаванне аб'яднання. Пазней да аб'яднання далучыўся са Швецыі Ян Кузьміцкі.

Першая мастацкая выстава “Маю гонар” адбылася ў верасні – кастрычніку 1991 г. у Ваенным музеі Латвіі. У студзені – лютым 1992 г., дзякуючы намаганням Маргарыты Астравумавай, выстава аб'яднання адбылася ў г. Кохтла-Ярве ў Эстоніі, у Музеі сланцу. У 1992 г. Міністэрства культуры РБ арганізавала выставу “Маю гонар” у Мінску. У наступным годзе падчас Першага з'езда беларусаў свету мастакі аб'яднання былі запрошаны на з'езд і ўдзел у выставе мастакоў – беларусаў свету “Жыве Беларусь”. На жаль, гэтая выстава ў Беларусі стала і апошняй. З таго часу нацыянальнае аб'яднанне беларускіх мастакоў Балтыі не атрымала магчымасці ад сваёй этнічнай дзяржавы паказаць сваё мастацтва ў роднай Беларусі.

Агульныя выставы АМББ “Маю гонар” на працягу гадоў адбываліся ў Латвіі

ў гарадах Рыга, Юрмала, Даўгаўпілс і Лімбажы, у Іыхве (Эстонія), Празе (Чэхія). Апрача гэтага кожная мастацкая суполка аб'яднання “Маю гонар” ладзіла выставы ў сваёй дзяржаве. Персанальныя выставы сябраў аб'яднання “Маю гонар” адбыліся ў Латвіі, Беларусі, Літве, Эстоніі, Расіі, Фінляндыі, Даніі, Германіі, Францыі, Канадзе і ЗША.

Прайшло дваццаць год з дня заснавання аб'яднання мастакоў-беларусаў Балтыі “Маю гонар” і па традыцыі гэты юбілей, як і папярэднія, мастакі адзначылі выставай сваіх твораў.

На выставе экспанаваліся творы 18 мастакоў аб'яднання. Латвійская суполка прадставіла творы 12 мастакоў. Гэта працы Анатоля Ермаковіча, Ларысы Лойка, Алены Лаўрыновіч, Васіля Малышчыца, Ганны Пейпіні, Алены Рамененка, Зіты Суднік, Ірыны Трумпель-Сабалеўскай, Пятра Худабчонка, Вячкі Целеша і фотамастакі Алены Мельнік.

З Літвы экспанавалася праца толькі аднаго мастака Алега Аблажэя. Не змаглі прыняць удзел у выставе Крысціна Балаховіч, Сяргей і Алесь Поклады, а таксама Юры Грыгаровіч. Эстонскую суполку мастакоў “Маю гонар” на адкрыцці выставы прадстаўляла Людміла Прыбыльская. На жаль, не змагла прыехаць з Эстоніі намеснік старшыні АМББ “Маю гонар” Маргарыта Астравумава, а таксама Геннадзь Курлянюк з Нарвы. Аднак іх працы, якія былі дастаўлены ў Рыгу, годна занялі месца ў экспазіцыі юбілейнай выставы. Дзве жывапісныя працы на выставе прадстаўлялі мастака са Швецыі Яна Кузьміцкага, гэтыя карціны мастак раней падараваў Вячку Целешу. Пра самога мастака даўно нічога не чуваць, апошняя паштовая сувязь з ім перарвалася ў 2003 годзе, калі ён знаходзіўся ў Беластоку. Не



змаглі знайсці кантакт для ўдзелу ў юбілейнай выставе з мастачкай “Маю гонар” Кацярынай Вольскай, якая зараз жыве ў Швецыі. Аднак не губляем надзеі аднавіць гэтую сувязь.

Адкрыла выставу дырэктар цэнтра “Ritums” спадарыня Вія Ліетэ. Вячка Целеш коратка раскажаў пра аб'яднанне “Маю гонар”, яго дзейнасць на працягу дваццаці год, выказаў падзяку ўсім, хто спрычыніўся да адкрыцця выставы і выдання плаката і юбілейнага буклета-брашуры.

Беларуская імпрэза была багатая і на фарбы, і на добрыя словы. Павіншаваць мастакоў са святам прыйшлі ансамбль “Вавёрачка” Рыжскай Беларускай асноўнай школы разам з яе дырэктарам Ганнай Іванэ, гурт беларускай песні “Выгокі”, старшыня Латвійскага таварыства беларускай культуры “Світанак” Ірына Кузьміч, прэзідэнт Саюза латвійскіх мастакоў Мартыньш Хэймратс.

Саветнік беларускай амбасады ў Латвіі Ігар Наза-

рук перадаў віншаванне мастакам ад беларускага пасольства ў Латвіі. Прыемным падарункам для мастакоў “Маю гонар” стаў канцэрт былых вучаніц Беларускай мастацкай студыі “Вясёлка” сясцёр Людмілы і Лаўры Ігнаставых. Добрай музыкай парадаваў мастакоў рыжанін-беларус, піяніст і кампазітар Дзмітрый Чарняўскі.

Віншавалі беларускіх мастакоў прэзідэнт канцэрна “Рада” Янка Кабановіч, старшыня Асацыяцыі нацыянальных культурных таварыстваў Латвіі імя Іты Казакевіч, доктар мастацтваў, прафесар Латвійскай акадэміі музыкі Рафі Хараджыян, мастакі, прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў Латвіі і інш.

Дапамогу ў арганізацыі адкрыцця выставы аказала Латвійскае таварыства беларускай культуры “Світанак”.

*Вячка Целеш, старшыня  
Аб'яднання мастакоў-  
беларусаў Балтыі “Маю гонар”  
svitanak.lv*

## ЕГУ АДКРЫЎ ДАКТАРАНТУРУ

Міністэрства адукацыі і навукі Літвы дазволіла ЕГУ адкрыць дактарантуру сумесна з універсітэтам Вітаўта Вялікага і Літоўскім інстытутам даследавання культуры.

Еўрапейскі гуманітарны

універсітэт быў зачынены ў 2004 годзе ў Мінску. Ад 2005 года размяшчаецца ў Вільні. Мае статус літоўскай ВНУ. У ЕГУ навучаюцца многія студэнты, якія былі выключаны з беларускіх ВНУ па палітычных матывах.

*“Наша Ніва”*

## КУПАЛЛЕ ў НЬЮ-ЁРКУ

Беларусы Нью-Ёрка ды наваколя сабраліся разам уноч з 18 на 19 чэрвеня ў парку ў Крос-Рыверы, што ў 30 мілях ад Нью-Ёрка, каб адзначыць Купалле. Пра тое, як прайшло свята, піша Валянціна Якімовіч\*.

Нас было каля сарака чалавек. Сабралася вельмі прыемная кампанія, дзе не было ні аднае асобы, каго не хацелася б бачыць.

Першае, што зрабілі маладыя волаты Арцём Міхайлоўскі з Наваполацка і Дзяніс Таўпека з Салігорска, што завіталі на Купалле ажно з Філадэльфіі, замацавалі наўкола нашых купальскіх мясцінаў бел-чырвона-белыя сцягі. Потым яны на чале з Пятром Рыжым, а з імі Сяргей Трыгубовіч з маленькім Міколкам, да якіх далучыўся і Віктар Дудароў са сваім 10-гадовым сынам Лявонам, нарыхтавалі сухога ламачча для вогнішча на ўсю ноч.

Усе апрануліся ў строі, што я вырабляю цягам многіх гадоў, і адчулі адказнасць за Купалле. Гледачоў сярод нас не было. Купалішам абралі прыгожага, высокага і спрытнага Алеся Тура, што заўжды нясе пазітыўную энергію і добры настрой, а Купалінкаю – Алену Ахмяненка, якой пры яе рыжавата-русых валасах і мармурова-белай скуры з румянцам на шчаках васількова-рамонкавы вяночак быў вельмі да твару. Заспявалі ды павялі па сонцу свае карагоды. Прыемна было, што на свяце было шмат дзетак, праўда, адных хлапчукоў. Купальшчыку Данілку Вінакураву ўсяго паўтара гады, а ён ужо старанна тулаў з намі ў карагодах на сваім першым



Купаллі, а побач з ім – на руках у маці прымасцілася Стэфаніда Салавей, якая ўсяго на два месяцы старэйшая за Данілку. Было сярод нас нямала і тых, хто быў на Купаллі ўпершыню, адчулі ягоны подых тут, сярод нас.

Як скралі Купалінку-Аленку, Купаліш-Алесь знайшоў яе і на руках прынёс да купальскага вогнішча, дзе працягваліся спевы і гульні. Спалілі Марэну, як знак перамогі святла і дабра над цемраю і злом. Тут падаспеў, хоць са спазненнем, Сяржук Сокалаў-Воюша з жонкаю і сынамі. З імі прыйшла і мастачка-вышывальшчыца абразоў Люба Карпава. А калі пачаліся

скокі праз вогнішча, то Купаліш, утрымліваючы свой пачэсны дубовы вянок, так лоўка і віртуозна пачаў скакаць праз яго, што было любя-дорага паглядзець. Нават я, распарадчыца свята, не ўтрымалася і пераскочыла разам з ім, а потым і з іншымі не адзін раз, ды і дзяўчаты не баяліся агню. А пасля дэгустацыі крупніку ўсе размясціліся вакол вогнішча і пачаліся абрадавыя спевы ўперамешку з пазаабрадавымі ды бардзюскімі пад гітару Воюша.

*Весткі й наведанні Нью-ёркскага аддзела БАЗА, №7 (545) ліпень 2011 г.*

\*Надрукавана ў скарце.

### У ЛОНДАНЕ ПРАЙШОЎ ГАДАВЫ СХОД ЗГУРТАВАННЯ БЕЛАРУСАЎ У ВЯЛІКАБРЫТАНІІ

Гадавы сход Згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі (ЗБВБ) прайшоў 28 траўня.

На сходзе была абмеркаваная праца арганізацыі за мінулы год і зацверджаная Управа на наступны год. Кіраўніком арганізацыі была абраная Лёля Міхалюк, якая ўзначальвае ЗБВБ ўжо цягам некалькіх гадоў. Таксама абмяркоўвалася пытанне новага статусу

ту Згуртавання, які цяпер рыхтуецца.

Згуртаванне беларусаў у Вялікабрытаніі – найстарэйшая беларуская арганізацыя ў Вялікабрытаніі, заснаваная ў 1946 г. Арганізацыя падтрымлівае беларускае жыццё ў краіне ў яго розных праявах, выступае за дэмакратызацыю і ўмацаванне незалежнасці Беларусі і супрацоўнічае з арганізацыямі ў Беларусі і замежжы.

*belarusians.co.uk*

### СТАРАЖЫТНАЕ БЕЛАРУСКАЕ КУПАЛЛЕ ПРАДЭМАНСТРАВАЛІ ў БЕЛАСТОКУ

Імпрэзу арганізавала кафедра беларускай філалогіі. Студэнты, апранутыя ў народныя строі, паказвалі абрады, звязаныя са святам Купалля. Былі танцы, скокі праз вогнішча ды спяванне купальскіх песень.

Мерапрыемства прайшло ў ме-

жах акадэмічнага дня Беластоцкага ўніверсітэта. Па словах выпускніка факультэта філалогіі Міхала Грэся, імпрэза была арганізавана з мэтай заахваціць маладых людзей паступаць на факультэт беларускай філалогіі.

*Паводле "Радзё Рацыя"*

### Дні Беларускай культуры ў Вроцлаве

У польскім Вроцлаве з 31 траўня па 5 чэрвеня праходзілі Дні беларускай культуры. Іх арганізатарамі выступіла польская фундацыя "За вашу і нашу волюнасць" і мясцовы ўрад Вроцлава. Ініцыявалі правядзенне Дзён беларускія студэнты, якія вымушаныя вучыцца па-за межамі Беларусі.

Дні распачаліся адкрыццём выставы сучаснага жывапісу Беларусі мастакоў Аляксея Марачкіна, Генадзя Драздова, Уладзіміра Кіслага ды іншых. У той жа дзень, 31 траўня, адбыўся вечар беларускай паэзіі ды сустрэча з беларускім пісьменнікам Уладзімірам Арловым.

Таксама ў межах Дзён культуры прайшлі канцэрт гурта "Рэха", вечары салідарнасці з палякамі ў Беларусі і з беларускім народам ды тэатральны вечар, падчас якога быў паказаны спектакль "Правінцыя" гарадзенскага тэатра.

*Паводле "Радзё Свабода"*

## БЕЛАРУСКАЕ КУПАЛЛЕ ў ІРКУЦКУ

Беларусы Іркуцка адзначылі старажытнае беларускае свята Купалле ў ноч з 25 на 26 чэрвеня на беразе ракі Ангара. На свята сабралася каля трохсот чалавек, многія былі ў нацыянальных беларускіх строях, пашытых сваімі рукамі.

Удзельнікаў свята чакалі беларускае застолле, цуды Купальскай ночы: пошук чароўнай папараць-кветкі, скокі праз агонь, карагоды і традыцыйныя беларускія гульні, пошукі Купалінкі, праводзіны русалак, варажба на вяночках і начная беларуская дыскатэка!

Старшыня Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Я. Чэрскага Алег Рудакоў распавёў: “У гэтым годзе сабралася не так шмат народу, як бывала, – каля трохсот. Але затое атмасфера была больш сяброўская, утульная. Прыехалі тыя, хто адчувае неабходнасць гэтага свята, а не проста жадае павесціцца на свежым паветры”.

Дарэчы сказаць, арганізатары свята і не гоняцца за вялікай колькасцю удзельнікаў.

“Мы спецыяльна не даём шырокай рэкламы свята, – кажа Алег, – калі прыедзе да паўтысячы чалавек, то ім самім будзе складаней. Аднойчы сабралася чалавек пяцьсот, і давялося рабіць два



вогнішчы, вакол кожнага – карагоды ў тры шэрагі. Зараз прыязджае ўсё больш моладзі, чым людзей сярэдняга ўзросту – моладзь больш рамантычная, і ёй лягчэй вытрымаць ноч без сну”.

Бліжэй да раніцы гасцей частавалі

зварам – гэта гарбата з траў, прыгатаваная на вогнішчы. А на досвітку – абрад купання ў гаючай вадзе. Гэта дае непаўторны зарад эмоцый, якога абавязкова хопіць да наступнага года.

*Паводле Нікі Пясчынскай,  
газета “Маланка”*

## ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ СЯСТОЙ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ У ТАРОНТА

Парафія Св. Кірылы Тураўскага ўрачыста адзначыла Дзень Святой Еўфрасінні Полацкай. З аповедам пра жыццё і дзейнасць слаўтай беларускай асветніцы выступіла пісьменніца Вольга Іпатава, аўтарка першай у беларускай літаратуры аповесці пра Еўфрасінню Полацкую “Прадслава” (1971 г.).

Яна таксама расказала аб тагачаснай рэакцыі ўладаў на свой твор – пачына-

ючы ад разгромнай рэцэнзіі гісторыка Л. Абэцдарскага ў “Советской Белоруссии” да рэзка негатыўных водгукаў у абласным і раённым друку Беларусі. Пазней гэтая аповесць увайшла ў школьныя праграмы і некалькі разоў перавыдавалася, у тым ліку ў Балгарыі.

Уладыка Святаслаў, епіскап Наваградскі і Паўночна-Амерыканскі Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай

Царквы падзяліўся з прысутнымі звесткамі аб гісторыі кананізацыі Св. Ефрасінні і аб высілках нацыянальных рэлігійных дзеячоў па вяртанні парэшткаў святой спачатку з Кіева-Пячэрскай лаўры, а потым з Масквы, дзе пасля прыходу да ўлады большавікоў ейныя цудадзейныя мошчы былі выстаўлены ў музеі атэізму.

*Юры Трубец*

## АТРЫМАНА ПАСВЕДЧАННЕ АБ СМЕРЦІ АНТОНА ЛУЦКЕВІЧА

Напрыканцы траўня Маргарыта Пярова, унучата пляменніца Старшыні Рады Міністраў і міністра замежных справаў Беларускай Народнай Рэспублікі Антона Луцкевіча, атрымала з аддзела запісу актаў грамадзянскага стану па г. Аткарску і Аткарскім раёне Саратаўскай вобласці пасведчанне аб смерці свайго знакамітага родзіча.

У свой час у часопісе ARCHE былі надрукаваныя дакументы аб смерці Антона Луцкевіча на перасыльным пункце ў г. Аткарск, а ў кнізе яго твораў “Барацьба за вызваленне” (2009) – фотакопіі рапарта начальніка санітарнай часткі начальніку Аткар-

скага перасыльнага пункта аб смерці А. Луцкевіча і акта аб яго пахаванні. Аднак у некаторых даведніках да гэтага часу пішуць, што А. Луцкевіч памёр “каля 1946 г.”. З дакумента, атрыманага Маргарытай Пяровай, вынікае, што запіс акту аб смерці Антона Луцкевіча за нумарам 390 зроблены яшчэ 30 лістапада 1943 года.

Трэба спадзявацца, што цяпер у даведчанай літаратуры і ў электронным каталогу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў прыватнасці будуць паведамляць праўдзівую дату смерці аўтара акта 25 Сакавіка.

*Анатоль Сідарэвіч, “Наша Ніва”*

## ПІКЕТ Пад БЕЛ-Чырвона-Белымі СЦЯГАМІ ў ПАРЫЖЫ

Сябры Беларуска-Еўрапейскага Задзіночання зладзілі інфармацыйны пікет у цэнтры Парыжа. Яны раздавалі мінакам улёткі пра палітычную і эканамічную сітуацыю ў Беларусі.

Арганізатар пікету Павал Хівук адзначыў: “Мяне дужа ўразіла жаданне парыжскай паліцыі пайсці насустрач і вырашыць усе арганізацыйныя пытанні праз электронную пошту. У выніку, уся працэдура па атрыманні дазволу склалася з адсылання факсу ў паліцыю і электроннай перапіскі”.

Мерапрыемства выклікала вялікую цікаўнасць у журналістаў і мінакоў.

*Паводле “Радзё Свабода”*

## У ГАЙЛЕНД-ПАРКУ ПРАЙШОЎ СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧЫ КАНГРЭС БЕЛАРУСКА-АМЕРЫКАНСКАГА ЗАДЗІНОЧАННЯ

У адпаведнасці са Статутам Беларуска-Амерыканскага Задзіночання (БАЗА) раз на два гады праводзяцца справаздачна-выбарчы Кангрэсы. Чарговы Кангрэс адбыўся 28 траўня ў грамадскай залі пры беларускай царкве ў Гайленд-Парку ў Нью-Джэрсі.

У Кангрэсе бралі ўдзел дэлегацы ад аддзелаў і гурткоў БАЗА – з Нью-Джэрсі, Нью-Ёрка, Вашынгтона, Кліўленда, Канэкцікута, Каліфорніі. Сваіх дэлегатаў на Кангрэс не прыслаў Нью-Ёркскі адзел, які ўжо працяглы час канфліктуе з Галоўнай управаю. Нью-Ёрк прадстаўлялі дэлегацы Бруклінскага аддзела, які быў створаны год таму.

Старшынстваваў на Кангрэсе сп. Вітаўт Кіпель, вядомы дзеяч эміграцыі і шматгадовы сябра БАЗА. Са справаздачным дакладам выступіў старшыня Галоўнай управы БАЗА сп. Вячка Станкевіч, свае справаздачы зрабілі сябры Галоўнай управы і прадстаўнікі Аддзелаў і Гурткоў.

Асабліва змястоўнымі былі даклады пра дзейнасць Бруклінскага аддзела сп. Расціслава Гарошкі, сп. Ірыны Аскіркі з Вашынгтона і сп. Ірыны Бакланавай з Канэкцікута. Таксама пра сваю працу па выданню перыядык распавялі сп. Ганна Сурмач – адказны рэдактар газеты “Беларус” і сп. Віталь Алісіёнак – прадстаўнік ад англамоўнага часопіса “Беларускае рэвію”. Усе справаздачы былі прынятыя і адобраныя дэлегатамі.

У другой палове Кангрэсу адбыліся выбары новага кіраўніцтва БАЗА – старшыні і складу Галоўнай управы.

Старшынёю Галоўнай управы была абраная сп. Ганна Сурмач.

На завяршэнне Кангрэсу дэлегатамі і прадстаўнікамі новаабранага кіраўніцтва былі выказаныя меркаванні, прапановы, парады і пажаданні адносна будучай дзейнасці БАЗА на сёмым дзесятку яго існавання.

*Інфармацыйны цэнтр  
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”*

## НАВІНЫ ДРУКУ


### ВЫЙШЛА КНІГА КАЗАК СЕРЖУКА ВІТУШКІ

У выдавецтве Змітра Коласа выйшла кніга казак і дзіцячых п’есак легендарнага віленчука Сержука Вітушкі. У кніжцы змешчаны казкі на розныя святы (уключаючы казку на Дзень Волі), традыцыйныя беларускія батлейкі і казкі-пагулянькі.

Сяргей Вітушка, лідар колішняй “Талакі”, легендарнага моладзевага аб’яднання, кажа, што ягоную кнігу выдавалі таксама талакою, і праблемы з грашымі не паўстала. 500 даляраў зарабіў сам Сяргей. Тры месяцы на хвалях Польскага радыё рэгулярна гучалі ягонныя ўспаміны пра “Талаку”, пра моладзевы рух, ганарар за гэта аўтар цалкам прызначыў на ўласную кнігу. Сабраных грошай хапіла, каб заплаціць за друк, бо да друку кнігу рыхтавалі па-сяброўску, без аплатаў.

Усім ахвярадаўцам, прозвішчы якіх пералічаны ў кнізе, Сяргей падзякаваў яшчэ летась у красавіку.

Рэдагаваў кнігу былы “майстравец” Сяргей Дубавец. І справа не толькі ў тым, што ён добры рэдактар, але ён добры сябра. Сяргей Вітушка – вельмі



хворы чалавек, адным з наступстваў цукровага дыябету, на які ён пакутуе з падлеткавага ўзросту, стала поўная страта зроку. Даймаюць і іншыя цяжкія праблемы са здароўем. Кнігу рэдагавалі ў лякарні. Сяргей Дубавец рэгулярна наведваў Вітушку, і некалькі месяцаў даводзілася выкрываць час паміж медычнымі працэдурамі. Можна толькі ўявіць, як гэта цяжка займацца тэкстам усялякую.

Але засяроджаная праца над словам, відаць, і дапамагала, адцягваючы думкі ад балячак.

Малюнкі для кнігі зрабіў Міхал Анемпадыстаў. Карэктур прачытала сястра Сяргея – Ларыса Сагановіч, якая працуе ў выдавецтве “Роднае слова”. Такім чынам, кніга зроблена на высокім прафесійным узроўні.

\*\*\*

**Сяргей Вітушка. “Дзінь-дзілінь. Пара гуляць у казкі”/ Ілюстрацыі Міхала Анемпадыстава. – Мінск: Зміцер Колас, 2011. – 114 с. Цвёрдая вокладка.**

*Ганна Гарачка*

## ФЕСТИВАЛЬ “ГУЧЫ ГОМАН БЕЛАРУСКІ” Ў ІРКУЦКУ

VII абласны фестываль-конкурс “Гучы гоман Беларускі”, прысвечаны 150-годдзю Рэгіянальнай грамадскай арганізацыі “Іркуцкае таварыства Беларускай культуры імя Яна Чэрскага” і 350-годдзю горада Іркуцка, адбыўся 28 траўня ў актавай зале Адміністрацыі правабярэжнага акругі Іркуцка. Пра свае ўражанні ад фестывалю піша адна з яго ўдзельніц, сябра ІТБК імя Я.Чэрскага Святлана Бастракова.

Да гэтай падзеі рыхтаваліся, яе чакалі, і 28 траўня мы горада віталі беларускія калектывы з усёй Іркуцкай вобласці.

Удзел у фэсце вельмі і вельмі парадаваў і згуртаваў удзельнікаў і гасцей фестывалю. Зала была поўная. Мы прыйшлі з роднымі і блізкімі, сябрамі, таму фестываль прайшоў у цёплай атмасферы дружбы і супрацоўніцтва.

Па ўмовах фэсту калектывам была прадстаўлена магчымасць паказаць па 2 нумары. І тут былі прадэманстраваны разнастайнасць і багацце беларускай культуры, да якой мы ставімся з вялікай пашанай і павагай! Са сцэны лілася беларуская гаворка, песенныя і танцавальныя нумары былі прадстаўлены ў розных тэхніках і жанрах, ад народнай да сучаснай. Мы убачылі дзіцячую тэатральную творчасць у выглядзе пастаноўкі казкі “Калабок”. З гонарам любаваліся касцюмамі калектываў, бо часцей за ўсё адзенне – творчае ўвасабленне культуры Беларусі – пяшчотна і клапатліва, з любоўю зробленае сваімі рукамі.

Былі і такія калектывы, якія на сцэну выйшлі ўпершыню. Узрост удзельнікаў у прамым сэнсе гэтага слова прадстаўлены ад малога да вялікага, ад дзіцячага сада да глыбока шаноўных гадоў. Упершыню сваё майстэрства паказалі бабулі, якім ужо споўнілася па 90 гадоў! Яны ад душы, лёгка і непасрэдна расмяшылі глядачоў і ў той жа час далі ақунуца ў непаўторнае багацце і глыбіню аўтэнтычнай беларускай песні. Зала не хацела іх адпусіць і пляскала ад душы, з вялікім жаданнем убачыць іх яшчэ не раз на фестывалі.

*Святлана Бастракова*

### АКЦЫЯ САЛІДАРНАСЦІ Ў ЖЫТОМІРЫ

Акцыя салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшла 19 чэрвеня ва ўкраінскім Жытоміры. За пасярэдніцтвам Ігара Коктыша, палітычнага ўцекача з Беларусі, былі сабраныя подпісы ўкраінцаў за вызваленне затрыманых за ўдзел у акцыі

пратэсту 19 снежня.

Петыцыя была накіраваная беларускім уладам. На думку Ігара Коктыша, галоўная мэта акцыі – прыцягнуць увагу жыхароў Украіны да беларускай сітуацыі – была дасягнутая.

“На мой погляд, акцыя прайшла вельмі паспяхова для такога горада як Жытомір. Было сабрана 300 подпісаў – гэта вельмі шмат, – адзначыў Ігар Коктыш. – Людзі рэагавалі пазітыўна, хоць вядома былі і негатыўныя меркаванні, але гэта ў асноўным былі людзі старэйшага пакалення з камуністычнымі поглядамі”.

*Паводле “Радые Рацыя”*

## У Нью-Ёрку прайшла Хіратонія Епіскапа БАПЦ

Знамянальная падзея ў жыцці Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы адбылася 19 чэрвеня у Нядзелю Усіх Святых. У Кафедральным Саборы Св. Кірылы Тураўскага ў Нью-Ёрку ўрачыста прайшла хіратонія новага Епіскапа БАПЦ, ім стаў Уладыка Серафім.

Высвячэнне адбылося з удзелам галавы БАПЦ Уладыкі Святаслава, прадстаўнікоў Украінскай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы ў ЗША і дзеючых святароў БАПЦ – айца Міхаіла з Сабора Св. Кірылы Тураўскага і айца Зіновія з Царквы Жыровіцкае Іконы Божае Маці ў Гайленд Парку. На ўрачыстасці прысутнічалі вернікі беларускіх цэркваў з Нью-Ёрка, Нью-Джэрсі і Канады, прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў.

*Паводле belapc.org*

## ЮРЫ МАЛАШ (1957-2011)



17 чэрвеня пайшоў з жыцця Юры Малаш, кіраўнік Мінскай абласной арганізацыі “Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі. Юры Малаш быў удзельнікам многіх мастацкіх выставаў і навуковых канферэнцыяў, арганізаваных Згуртаваннем беларусаў свету “Бацькаўшчына”, часта выступаў на мерапрыемствах у межах грамадскай кампаніі “Будзьма беларусамі!”.

Юры Малаш нарадзіўся 16 студзеня 1957 г. у Мінску ў сям’і працоўных. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці “Гісторыя”. Працаваў настаўнікам у школах Мінска, у архіве. Апошнім часам – старшым навуковым супрацоўнікам ДУ Гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе”. Аўтар кнігі “Па-таемнае наіўных мастакоў Беларусі” (2007), адзін з аўтараў кнігі “Беларускія маляваныя дываны” (2005).

*Паводле arche.by*

\*\*\*

**УправаМГА“ЗБС“Бацькаўшчына”  
выказвае свае шчырыя спачуванні  
родным і блізкім Юрыя Малаша.  
Светлая памяць!**

## УЛАДЗІМІР КОНАН (1934-2011)



У ноч з 5 на 6 чэрвеня памёр вядомы беларускі філосаф, літаратуразнаўца Уладзімір Конан. Ён доўгі час быў сябрам Вялікай Рады Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Уладзімір Конан нарадзіўся 23 красавіка 1934 г. у вёсцы Вераскава Наваградскага раёна Гарадзенскай вобласці ў сялянскай сям’і. Скончыў

гістарычны факультэт БДУ (1959), з 1962 года працаваў у Інстытуце філасофіі і права АН Беларусі. Доктар філасофскіх навук па спецыяльнасці эстэтыка, з 1991 года загадчык аддзела гісторыі і тэорыі культуры Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Францішка Скарыны. Даследаваў пытанні гісторыі філасофіі, а таксама гісторыі і тэорыі эстэтыкі і літаратуразнаўства Беларусі, з’яўляецца аўтарам шматлікіх кніг і артыкулаў, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БССР (1984) за цыкл калектыўных даследаванняў па гісторыі філасофіі і грамадскай думкі Беларусі.

\*\*\*

**УправаМГА“ЗБС“Бацькаўшчына”  
выказвае шчырыя спачуванні  
родным і сябрам Уладзіміра Конана ў  
сувязі з цяжкай стратай. Рай светлы  
яго душы!**

## ВАСІЛЬ ШЧЭЦЬКА (1923-2011)



У Злучаных штатах Амерыкі 27 траўня на 89-м годзе жыцця памёр беларускі патрыёт і грамадскі дзеяч, сябра Рады БНР Васіль Шчэцька.

Нарадзіўся ён у вёсцы Апечкі, што каля Стоўбцаў. Васіль Шчэцька прайшоў праз жыццё складанымі шляхамі і сцежкамі часоў польскай і савецкай акупацыяў, бадзяжнага пражывання ў павяеннай Нямеччыне, працы і навукі ў Вялікабрытаніі, Бельгіі ды Амерыцы.

На працягу даўгіх гадоў жыцця на чужыне Васіль Шчэцька трымаўся свае грамады, дзякуючы чаму здолеў працягваць асвету ў Беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Заходняй Нямеччыне, а пасля – у Лювенскім універсітэце ў Бельгіі. Быў актыўным удзельнікам беларускага скаўцкага руху, здабыў сабе ступень скаўтмайстра. Пасля заканчэння гімназіі два з лішнім гады адпрацаваў у ангельскіх вугальных капальнях. У Англіі належаў да так званых Дванаццаткі – групы выпускнікоў Купалаўскай гімназіі, што таксама працавалі ў шахтах. Дванаццаткаўцы за свае заробленыя грошы выдавалі месячны часопіс “Наперад!”. У 1950 годзе дзевяцім з іх, у тым ліку Васілю Шчэцьку, пашчасціла атрымаць стыпендыі і стацца студэнтамі Лювенскага ўніверсітэта.

З Бельгіі Васіль Шчэцька выехаў у Амерыку. Пасля кароткага часу ўладзіўся на працу ў бібліятэцы Калумбійскага ўніверсітэта ў Нью-Ёрку. Там адпрацаваў дваццаць дзевяць гадоў. Пасля выхаду на пенсію жыў у Нью-Ёрку, займаўся грамадскай працай.

Васіль Шчэцька быў чалавекам лагоднай натуры. Беларус-патрыёт, шчыра адданы сям’і, сябрам, грамадзе, ён заўсёды быў гатовы, пакуль дазваляла здароўе, браць удзел у грамадскіх, рэлігійных ды нацыянальных справах.

*Янка Запруднік, “Радые Свабода”*

\*\*\*

**УправаМГА“ЗБС“Бацькаўшчына”  
выказвае шчырыя спачуванні ўсім,  
што ведаў Васіля Шчэцьку, у сувязі з  
цяжкай стратай. Вечная памяць!**

## ВИТАЛЬ СІЛІЦКІ (1972-2011)

11 чэрвеня на 39-м годзе жыцця ад цяжкай хваробы памёр палітолаг Віталь Сіліцкі.

Віталь Сіліцкі нарадзіўся 25 снежня 1972 года. Доктар паліталогіі. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці сацыёлаг. Вучыўся ў Цэнтральнаеўрапейскім ўніверсітэце (Будапешт, Вугоршчына), дзе атрымаў ступень магістра паліталогіі, у Раггерскім ўніверсітэце (Нью-Джэрсі, ЗША), у якім атрымаў ступень доктара паліталогіі. Віталь Сіліцкі быў дырэктарам Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Ён даўно супрацоўнічаў са Згуртаваннем беларусаў свету “Бацькаўшчына”, выступаў на З’ездах беларусаў свету.

Вось што напісаў пасля смерці Віталю Янка Запруднік на сайце газеты “Наша Ніва”: “Перадчасная смерць Віталю Сіліцкага нанесла вялізарную страту беларускаму грамадскаму, палітычнаму і навуковаму жыццю.

Выбыў з актыўна аналітыкаў сучаснага палітычнага раздарожжа ў Беларусі светлагаловы палітолаг Віталь Сіліцкі. Як каментатар беларускай сучаснасці, Віталь адзначаўся не толькі шырокім круглягядам — набыткам грунтоўнай



асветы — але і грамадзянскай адвагай. Віталь гаварыў публічна тое, да чаго прыходзіў на аснове аналізу падзеяў і сітуацыі.

Нехта трашна сказаў: трэба быць адважным, каб весці спрэчку з ворагам, але яшчэ больш адважным, каб спрачацца з сябрамі.

Віталь не баяўся спрачацца з сябрамі, бо навуковая сумленнасць была яму даражэйшай за аднадумства з прыяцелямі”.

\*\*\*

**Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” выказвае шчырыя спачуванні родным, сябрам і ўсім, хто ведаў Віталю Сіліцкага, з нагоды цяжкай страты. Вечная памяць!**

## СПАЧУВАЕМ З НАГОДЫ СМЕРЦІ СВЯТЛАНЫ ЯВАР

Пайшла з жыцця паэтэса і літаратуразнаўца Святлана Явар (Святлана Барысаўна Сачанка), дачка вядомага беларускага пісьменніка Б. І. Сачанкі.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” шчыра спачувае родным і блізім Святланы Явар (Сачанка). Вечная памяць!

Святлана Явар нарадзілася ў Мінску 11 ліпеня 1968 года. Скончыла філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру Інстытута мовазнаўства

Акадэміі навук Беларусі. Працавала ў розных беларускіх выдавецтвах, ва Універсітэце культуры, Нацыянальным навукова-асветніцкім цэнтры імя Ф. Скарыны.

Выдала дзве кнігі паэзіі “Белы месяц” і “Раніца ў туманах”. Аўтар шматлікіх літаратуразнаўчых і крытычных даследаванняў і артыкулаў у беларускім і замежным друку.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

## СПАЧУВАННІ ЛЕАНІДУ ЛЫЧУ

Выказваем шчырыя спачуванні сябраў Вялікай Рады МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” Леаніду Лычу з нагоды смерці жонкі. Смуткуем разам з Вамі.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

## АБВЕСТКА

Шаноўныя сябры!

Ліпеньскі нумар бюлетэня “Беларусы ў свеце” будзе спалучаным са жнівеньскім і выйдзе напачатку верасня. Аператыўныя навіны можна прачытаць на сайце zbsb.org, ён паранейшаму будзе аднаўляцца штодзённа.

## БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЛІПЕНЬ- ЖНІВЕНЬ 2011 ГОДА

5 ліпеня – 10 год таму, у 2001-м, у Мінску пачаўся Трэці з’езд беларусаў свету (доўжыўся 5–6 ліпеня).

15 ліпеня – 85 год таму, у 1926-м, нарадзіўся Ян Садоўскі (1926-1982), навуковец, скарызнавец, дзеяч эміграцыі ў Вялікабрытаніі і Канадзе.

16 ліпеня – 110 год таму, у 1901-м, нарадзіўся Аляксандр Крыт (1901-1983), рэлігійны і грамадскі дзеяч, педагог, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне, Вялікабрытаніі і ЗША.

16 ліпеня – 35 год таму, у 1976-м, у Нью-Ёрку памёр Янка Станкевіч (1891-1976), грамадска-культурны дзеяч, мовазнавец, гісторык, перакладчык, выдавец, публіцыст, педагог, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

21 ліпеня – 120 год таму, у 1891-м, нарадзіўся Сымон Кандыбовіч (1891-1972), грамадска-палітычны дзеяч, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне.

23 ліпеня – 55 год таму, у 1966-м, у Дзвіне (Ілінойс) памёр Аляксандр Ружанцоў (1893-1966), грамадска-палітычны дзеяч, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

24 ліпеня – 115 год таму, у 1896-м, нарадзіўся Аляксандр Орса (1896-1959), педагог, доктар прыродазнаўства, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

25 ліпеня – 95 год таму, у 1916-м, нарадзіўся Мікалай Каранеўскі (1916-1973), інжынер, дзеяч эміграцыі ў Аўстраліі.

25 ліпеня – 5 год таму, у 2006-м, у Мінску памёр Янка Брыль (1917-2006), народны пісьменнік.

8 жніўня – 35 год таму, у 1976-м, памёр Мікалай Лапіцкі (1907-1976), праваслаўны святар, рэлігійна-грамадскі дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

13 жніўня – 55 год таму, у 1956-м, памёр Якуб Колас (1882-1956), народны паэт Беларусі.

20 жніўня – 20 год таму, у 1991-м, памёр Баляслаў Грабінскі (1899-1991), дзеяч нацыянальнага руху, дзеяч эміграцыі ў ЗША.

25 жніўня – 20 год таму, у 1991-м, Вярхоўны Савет БССР надаў “Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР” канстытуцыйны статус.

25 жніўня – 20 год таму, у 1991-м, памёр Вацлаў Пануцэвіч (да эміграцыі Папуцэвіч), грамадскі дзеяч, гісторык, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

## Беларусы ў свеце №6 (112), чэрвень 2011

Інфармацыйны бюлетэнь  
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.  
Распаўсюджваецца на правах  
унутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з думкай рэдакцыі.  
Падрыхтоўка матэрыялаў і  
вёрстка – Т. Печанко  
Адказныя за нумар –  
Н. Шыдлоўская, А. Макоўская  
Наклад 250 асобнікаў

Адрас рэдакцыі:  
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск 220030,  
Рэспубліка Беларусь  
www.zbsb.org  
zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 200-70-27